

I 605.932

ХВЕДАР
ІЛЬЯШЭВІЧ

ЗАХВАР.
БАВАНЫЯ
ВЕРШЫ

Wileńskie Starostwo Grodzkie

Egzemplarz obowiązkowy

Nakład.

1

Egzempl. 500

Dnia


29

. XII 1936 r.

ХВ. ІЛЬЯШЭВІЧ

Захварбаваныя

— вершы



—
ВІЛЬНЯ 1936 Г.

Wileńskie Starostwo Grodzkie

Egzemplarz obowiązkowy

Nakład _____

Egzempl. _____


Dnia _____

19 ____ r.



I-605.932

Друк. Вытв.-Гандл. Каапэратывы, Вільня.



Я ня знаю—чаму я павінен
Сэрца ў вершах паліць без адчаю.
Адно цешыць мяне, што ў Крайне
Я ня першы у песнях зіараю...



Л

а вёсках Беларусі
сялянскі едзе воз...
На ім труна ў дзярузе,
ў труне той — поўна сълёз...
Ляжыць на веку ліра —
ў ёй струнаў цэлы рад —
Галосяць яны шчыра
на нашаніўскі лад.
Выходзяць людзі гурмам
і жаласна глядзяць —
А гэты воз хайтурны
здалёк усё чуваць...

С

ьцены! Я вас праславіць хачу —
у песні ціхай —

Над кожнай цэглай дзіравай
Жывы чалавек-жа дыхаў...
Я — малы, няпрыметны
Гляджу на вашыя высі —
Здаецца, на дахах гэтых
Хмары цяжкія зьвісьлі.
У вулках лезе ў рот мне
Паўчынъне часоў калішніх —
Тут мо' таму гадоў соткі
Елі паненкі вішні...
Рукі ўздымалі белыя,
Съмяяліся ўсмешкамі сочнымі...
Ў вуліцы вось апусьцелай
Шалясьцяць іх шагі дзявочыя.
Як гэта дзіўна страшэнна —
І нас усіх час забудзе.
Вы, можа, скажаце, съцены,
Што жылі тут калісьці людзі.

Г

махі плывуць у блакітныя
змрокі,

Быццам у прыстань наnoch караблі —
Рушылі цені вячорныя ў скокі,
Зоркі да дахаў бліжэй падплылі.
Быццам трывогу ад сэрца аднялі,
Подыхам съвежасці думкі ўзынялісь —
Час:

калі ў вулках блакітныя далі
Й змрокі дрыжачыя клічуць кудысь.
Хутка пальлюцца ў счарнеўшыя высі
Тысячи крыкаў і вогненных зьмей...
Вечар!

Кароткі — пяшчотны —
Туліся да зачарованих нашых вачэй...



Навакол муры — простыя ліній..

Ўсё цішэйши, цішэйши крок ...

Каля рэчкі... агнямі сінімі

Забаўляеца вечар — змрок ...

Ў людзкім гомане змора чуеца,

І ўжо хутка атуліць нач

Тых дзяўчат (што прайшлі па вуліцы)

З падмалёванай сіньню воч ...

Ў небе хмары ўюцца афішамі ...

Б'еца ў ветры ліхтар — матыль ...

Я брыду сабе вулкамі съціхшымі ...

Падглядаю асеньні стыль ...

Я сягоныя заўважыў:

Клёны загарэліся чырванью съвеч.

Круціць вецер лісьце шалёны

І кідае мне насустрэч ...

У небе зоркі — папяроскі
Сыплюць попел — шэры вечар...
Агні места — быццам сълёзкі,
Быццам блеск дрыжачых съвечак.
Цені — птушкі па-над брукам —
Нібы вораны, ці каўкі...
Распасьцёрлі свае рукі
Электрычныя русалкі —
Твары пудраю задумы
Абсыпае моўкі хтосьці —
Заклікае вулка шумам —
Паваландаца у госьці.
З змроку месячыкаў рожкі
Выпльваюць ліхтарамі.
У небе зоркі — папяроскі
Сыплюць попел над дамамі.

КАЗКА.

Зноў вачыма кудысь плывеш —
У гэты сіні, сіні вечар —
Неасьветленых вуліцаў верш
Шалясьціць ізноў новай сустрэчай...
Праз хвіліну — у змroкаў шоўк
Ноч вагні свае — іскры — разъмеча —
Праз хвіліну — да працы ізноў —
Дык расплёскай ты хмель свой, вечар...
Мне здалося — шамраць каласы
Ў гонях вулак вясковым напевам —
Аўтабусы — сена вазы —
Зацямнелі зусюль — справа — зьлева —
У задымцы — постаць — даль —
Ў каласы месяц — серп задзылінкаў —
І вячорны вызваньвае псальм
Пацямнеўши мурожнік — клінкер...
Зноў вачыма кудысь плывеш —
У гэты сіні, сіні вечар —
Неасьветленых вуліцаў верш
Шалясьціць ізноў новай сустрэчай.

Н

оч ужо.

Я ня сплю —
Не кладуся.
Белы месяц пралыў даўно.
Ў мітусълівых дум завірусе
Не засну я спакойным сном.
Ўспамінаю.

Розныя твары
Выпльваюць з мінуўшчыны дна.
Часта мы аб нечым марым,
Што ў жыцьці было ...

Як вясна.

Дні насталі ўжо вясеньня,
Ноччу намаразі серабро ...
Мо' таму караблі — лятуценньі
Паплылі кудысь уразброд.

Разъзвінелася сэрца трывогай,
Чую нейкі на вуліцы крок.

Як прыемна ў хвіліну зънямогі
Лавіць з станцыі сьвіст—гудок.

Ноч ужо

Я ня сплю —
Не кладуся.

Белы месяц пралыў даўно ...
Ў мітусълівых дум завірусе
Чую нейкі крок за вакном.

АСЕНЬНЯЯ ПОЭМА.

Н

еба — сіні плякат —
серабрыстымі ніткамі выткала восень.
Яблык съпелы ў руках
басаногая дзеўчынка вуліцай носіць.
Ў жоўтым лісьці гарыць
белы вечар, напудраны заравам рання.
А ўначы на драты
начаваць разълятаюцца зоркі ў тумане.
З вуліц — рыжых іржышч —
у прастор крыкнуць хочам щось
нема табе мы ...
І ізноў у душы
ападаюць — разъдзелы асеньняе поэмы.

Ж

ацянём чарапае дожджык

у дахі—

Кіцка мае сумныя вочы сягоньня —

У паветры дрыжаць асеньнія ўзмахі —

У туманным возеры места тоне.

Завесіў дожджык на тварах траур —

Па бруку скача — смуткам шэрым.

Ідзем у садзе ля зъсьмягших траваў —

Ў вясну адцьвіўшую больш ня верым.





колерам ціхае роспачы
кветкі у садзе ўміраюць —
Там — за вакном — яны,
просячы сонца і съвету —
пад ветрам
сумна у шыбы ўдараюць.
Чую я, чую, як жаласна
жалляцца кветкі прад съмерцю...
Ўсё так цвіло і змагалася —
ласкамі лета сагрэтае —
каб у бязсільлі памерці.
Дзе вы, надзеі вясенінія,
дзе вы, вясны маёй кветкі ?
Ветры навокал асенінія,
сэрці бяз съвету — прывету
сумам агорнуата гэткім ...

У

пэрспэктывах вуліцаў — пусткі.

У небе — чорныя хмары.

Твары —

шэрыя хусткі —

Калышуцца ўсьцяж на тротуары.

І ціха імжыць вечар

бэнгальскімі агнямі ў тумане...

Гэй, Прахожы —

чалавеча!

Чаго ты гэткі сумны сяньня?

Муроў маўклівых масы

І соннасьць вячэрніх вуліц —

Пачакай —

ізноў з часам...

радасць сонечная атуліць...

ЯШЧЭ АБ ВОСЕНІ.

Калышуцца дамы — катафалкі —
у тумане йдуць павольным крокам
людзі — зданьні —

Паветра пахне сырасьцю —
Мляўка —

Я хаджу таксама ціха —
у жалобе — сяньня —

Навісла неба чорнай харугвай —
На слупох гараць хаўтурныя паходні —
сьвечы —

а вецер паніхідзіць у вуг-
лах —

Гэты вечар — шэры — сумны —
шалясьціць аб нечым.

Ударалі сярпом жнеі у калосьсе —
Памірала яно шэлестам у дзень гарачы —
Плыве вось — ужо бачу я — восень —
і маячаць ў дыме вуліц —
копы жыта — плачкі.

Праяўляе вечар вуліц клішы,
аплямленыя фіялетам рэклам —
Строфы сэрца красавік калыша —
Ой, сягоńня рыфмамі я п'ян...
І ня хочацца мне па старому
апяваць, як усе, вясну —
калі вершы квецьцем чаромхі
беласънежныя электры гнуць...
Агні — полымі ў неба тоні
расьцьвітаюць лілеямі ўсьцяж —
Праплывае ў бэзе-нэоне
вечарэючы фотомонтаж.
Сяньня вуліцы йнакш замігцелі,
аплямленыя фіялетам рэклам —
Эх, цяпер у красавіковым хмелю
зацьвітае поэтычная зямля...

Ты цалуеш мяне і песьціш —
Словы нашыя — матылі —
Ў сваіх сэрцах мы радасьць зъмесьцім
зацьвітаючае зямлі.
Ловім рэхаў далёкіх зъместы,
заглядзеўшыся у вагні.
На бязылістых вуліцах места
аб вясьняным сонцы сънім.
У зарніцах далёкіх адсьветаў
загарающа нашыя дні —
І, здаецца, да ясных мэтаў
Клічуць полымяў гэтых агні...
І, здаецца, на бруку — плесьні
нехта запах вясны разьліў...
А ў маёй натхнёной песні
Б'еца пара ўзълётных крыл.

Л

ягчэйшы ўздох.

Погляд вачэй прыяцельскі —

На нітках — дратох

Вечар нанізвае пацеркі.

Цені людзей

Мігцяць ля съценаў... між дрэвамі.

Не'к прыямней

Дразьняцца вулкі съпевамі.

Ў сэрцы цяпер

Настрой тужлівы раптам съціх —

Кароткі верш —

Выплесьні накіп радасьці!

Лягчэйшы ўздох.

Погляд вачэй прыяцельскі —

На нітках — дратох

Вечар нанізвае пацеркі.

Б

ладуцца на бруку і съценах
Вячэрнія хварбы гусьцей.

З двароў — дзе заснулі ўжо цені —
Даносяцца крыкі дзяцей.

З вакон хутка клікнуць іх маткі,
І ўсе яны пойдуть дамоў —
Напіўшыся цёплай гарбаткі,
Атуляцца казкамі сноў.

І будуць чароўныя фэі
Сплятаць серабрыстую ніць,
А цёмных двароў чарадзеі
Зъбяруцца ім казку тварыць.
Праз горкія сълёзы я бачу —
Як быццам у казачным съне:
Наnoch туліць ласкай гарачай
Каханая мама мяне.

Вы далёка, вясёлыя вуліцы,
але ў сэрцы ня выкіпей хмель...
Мае вочы няраз ужо жмураца
і плывуць за туманную бель...
У вушшу шалясьціца не калосьце мне—
шум знаёмы гучыць, нібы съпей.
Можа сумныя погляды восені
я на полі дзе-небудзь сустрэй...
Ў гэты час вось, як месячык з зоркамі
съцерагуць нявымоўную ціш —
за палямі, лясамі, узгоркамі
ты, каханае места — гарыш...

Лрынёс цягнік з вясковых даляў

Мяне у места зноў назад...

Яшчэ ў ваччу не перастала

Жаброўна плакаць стада хат.

Глытаю шум бясконцых вулак,

Пераглядаю кожны кут.

Я зноў раблюся нейкі чулы

І ў кожнай шыбе бачу цуд.

І так мне жаль вясковых стрэхаў —

Як доўга цягнецца там час — —

Каб мог, я-б выслаў для пацехі

Ўсе аўтабусы на паказ.

За нач, як я спаў у ложку,
Спаважнела дуроніца-вуліца.
Ня ведаў я ані трошкі,
Што яна прыкідаецца жулікам.
Зълзіўлены звонам — раніцай,
Я пабачыў, сабе ня верачы:
Расьцьвілі на парканах — п'яніцах
Беласънежныя, пухкія вербачкі.
Усюды: на бруку, дахоўках
Белы сънег лаўлю вачыма я.
О, сягоныя пайду, станоўка,
Аглядаць сваё места радзімае!
Ап'янею ў паветры — крышталі,
Разъзвінюся з званочкамі — санямі,
Абчапляю свой верш прывітальны
Хмелем навісі маразянае . . .

—
У

бездарожжах блукаца даволі!

Абрасу я з вачэй цяжкі сон...

І ізноў загаруся на волі

У вагні ап'яняючых дзён!

Годзе ў песьнях туліцца нядолі,

Што вякамі цярпелі дзяды!

Выйду раньнем у чыстае поле,

Раскідаю задор малады.

Бо ці-ж сэрца стрымаць каму болей,

Калі радасьцю пеняцца дні...

Над краінай жуды і патолі —

Съпеў юнацкі мацней зазывіні!

У бездарожжах блукаца даволі!

Абрасу я з вачэй цяжкі сон.

Я хачу загарэцца на волі

У вагні ап'яняючых дзён!

Щягнікі і станцыі —
Ў шыбе — сонца сполахі —
Родная краіна —
Ты плывеш — плывеш —
Поле —
 апаянае Купалай і Коласам —
паясамі слуцкімі —
 сьцелецца ў бязь-
 меж —
У гэтай далі сонечнай --
калыхацца съпевамі —
птушкай лёгкакрылаю ў небасхіле
 млець —
У гэтай далі сонечнай —
каласамі съпелымі —
сінім летнім вечарам ціха шапацець.

На шляхах бярозы — шэраньню
займгляцца —

Падаючай зоркай —
блісьне сэмафор —

Вечар навявае сэнс дзіўной загадцы
у імгле сінявай пацеркамі зор...

Еду —
еду —

еду..

Цішыня навокал —

Толькі ў сэрцы п'яна —
звонкі перапуд —

Толькі заграхоча —
то замрэ — далёка —

перагонка колаў — развязёлы гуд.

Зацьвітай, родны край, зацьвітай!
Гінуць годзе ў завеі і съюжы!
Хай далінамі сонечны май
Ўспалымнее агнямі ружаў!
Ў тваіх песьнях — нядолі іржа —
Уздыхні-ж песьняй новай, вясёлай!
Раздавайся юнацкі наш щаг
На дарогах радзімых сёлаў!
З моцнай верай у лепшыя дні
Беларускую даль ускалосім —
Ў электрычным скупаем агні
Твае постасці цёмныя вёсак.
І на шыбах заплесьнеўшых хат
Сядзе радасць вясёлкай ірдзістай.
У паходны разходзьцеся тахт
Пераборы рукі цымбаліста!
Зацьвітай, родны край, зацьвітай,
Гінуць годзе ў завеі і съюжы!
Хай далінамі сонечны май
Ўспалымнее вагнямі ружаў!



Сінія дні — каляровыя хусткі —
Кінула лета ў крыніцу за борам.

Зноў мітусіца ў імглістым прасторы
Золатам дрэў лістапад беларускі.

Вечер — псаломшчык галосіць над
краем,

Лістам заносячы чорныя межы.

Зноў, Беларусь, у Тваіх безъярэжжах
Восень элегію ціха складае.

Колькі яшчэ такіх восеняў шэрых
Сном праплыве над Табою, Краіна?

Колькі яшчэ мы у далі, у сіняй,
Жалю нап'емся і поглядаў зъмерым?..

Толькі-ж вы, песні, ня падайце
з ветрам

Плачкамі у лістапад беларускі.


Верце — над гэтай асеньняю пусткай
Іншымі віхрамі мы вас узынетрым...

Вось у ціхай задуме шагоў
Дзень канчае свой гулкі марш...
На клявішах вялізных дамоў
Замірае абрыўкамі мар.
Моўчкі вечар прыйшоў —
і зьвіс
На блакітных экранах шыб.
Як няскончаны нейкі ліст —
Недаказана штось у души.
Развіталіся мы тады —
На мяжы блакіту і дня.
Пэўне, вуліцаў гэтых дым
На ўспамін застанецца нам...
Вось у ціхай задуме шагоў
Дзень канчае гулкі матыў —
Ізноў вечар зацішна прыйшоў,
З сініх вокнаў акордам сплыў.

Т

ак хочацца сказаць новае нешта —
Пусьціць лявионіхай ліхія рытмы —
Засьмяяцца нябывала словам съмешным —
Раскудлачыць разудала стыль дасьціпны...
Ой, хочацца ўтануць у строфах звонкіх —
Абняцца з кожным незнаёым словам —
З каўшоў песьняў съветлых выпіць
самагонку —
Расщумецца ў вершы гоманам сасновым —
Зрывайцеся салаўямі, цымбалы,
У струназвоне сонцам вехацеце — —
Ці, браты, у нашым съпеве хмелю мала,
Ці буюнства мала ў песенным расьцьвеце?..
Пара вам, песьні, жніўнёвым напевам
Закалыхацца ў веснавых зарэччах —
У юнацкай Беларусі лётам съмелым
Заірдзецца ярка на бяседным вечы.





341/34

Biblioteka Narodowa
Warszawa



30001021776210

13 STCZ 1937